

Ларыса ЛЯХОВІЧ

Ад класавага падыходу — да псіхагісторыі: асобы манаракаў дынастыі Раманавых у савецкай і постсавецкай гісторыяграфіі

Грамадска-палітычныя ўмовы і ідэалогія грамадства значна ўплываюць на асэнсаванне пэўных гісторычных проблем і дзейнасці гісторычных асоб. Яскравым прыкладам гэтага з'яўляецца эвалюцыя поглядаў на манаракаў дынастыі Раманавых у савецкі і постсавецкі часы.

У гэтым годзе споўнілася 400 гадоў з часу ўстановлення на троне расійскай дзяржавы прадстаўнікоў дынастыі Раманавых. Тры стагоддзі цары і імператары з гэтай дынастыі кіравалі Расіяй, амаль 150 гадоў з іх у складзе Расійскай Імперыі знаходзіліся беларускія землі. На працягу гэтага часу ў заходніх губернях не толькі праводзіліся пэўныя палітычныя і эканамічныя мерапрыемствы, але і прывіваліся адпаведная палітычная культура і ментальнасць, у аснове якіх была ідэя манаракічнага кіравання.

Ключавой фігурай манаракічнага кіравання з'яўляецца асоба манарака. Умовы яе фарміравання і дзейнасці, псіхалагічныя характеристыкі, звычкі і прынцыпы чалавека, які знаходзіцца на прастоле краіны, моцна ўплывалі на мерапрыемствы, якія праводзіліся вярхоўнай уладай, у тым ліку і тыя, што тычыліся беларускіх зямель. Падкрэслім, што на адлюстраванне асобы манарака і яго палітыкі ў гісторыяграфіі значна ўплывалі ідэйныя ўстаноўкі і метадалагічныя падыходы, уласцівыя гісторычнай навуцы пэўнага часу.

Працы, прысвечаныя прадстаўленню ў гісторыяграфіі манаракаў дынастыі Раманавых, выходзілі з друком дастаткова часта, аднак комплекснага даследаван-

ня, якое ахоплівала б прадстаўнікоў усёй дынастыі, пакуль няма. У дадзеным артыкуле будзе праанализавана адлюстраванне асоб дынастыі Раманавых у савецкай пасляваеннай і постсавецкай гісторыяграфіі і прадэмантраваныя метадалагічныя, ідэйныя і прадметныя трансфармацыі, якія адбыліся ў гісторычнай навуцы ў другой палове XX — пачатку XXI ст. Крыніцамі для правядзення аналізу з'яўляюцца працы прафесійных гісторыкаў-навукоўцаў.

Асобы манаракаў дынастыі Раманавых у адлюстраванні савецкай гісторычнай навуکі

Савецкая гісторыяграфія зыходзіла ў сваім стаўленні да дынастыі Раманавых з того, што расійская манаракія з'яўлялася сістэмай класавага панавання і прыгнёту. У свой час яна адыграла прагрэсіўную ролю ў працэсе аб'яднання краіны і развіцця яе вытворчых сіл, але потым ператварылася ў цалкам рэакцыйную сілу і нарэшце была звергнута падчас Лютаўскай рэвалюцыі. Зразумела, што пры такіх адносінах да манаракіі носьбіты манаракічнай улады проста не маглі быць становічымі "персанажамі". У савецкай гісторычнай навуцы не было прынята прыцягваць

ЛЯХОВІЧ Ларыса Уладзіміраўна.

Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат гісторычных навук. Нарадзілася ў Мінску. У 1990 г. закончила гісторычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута, у 2001 г. абароніла дысертацию па тэме "Францыя і Беларусь: эканамічныя, навукова-тэхнічныя і культурныя сувязі ў 1971—1999 гг.". Даследуе пытанні дзяржаўна-палітычнага развіцця краін Еўропы і Расіі ў Новы час. Аўтар калі 80 навуковых і навукова-метадичных публікаций.



увагу да манархай і тым больш ствараць іх псіхалагічныя партрэты. Цары і імператары былі максімум "цярпімымі" ў гісторыяграфічным наратыве як функцыянальная постаці, генератары "феадальна-прыгонніцкай палітыкі самадзяржаўя", "мерапрыемстваў царызму", "диктатуры памешчыкаў-прыгоннікаў", мер "прыгонніцкага самадзяржаўя" і г. д.

Адзінам Раманавым, вартым паважлівага стаўлення савецкай пасляваеннай гісторычнай навукі, быў **Пётр I** (1682—1725 гг.). І. Сталіну імпанавалі асабістыя якасці Пятра, здзейсненая ім кардынальныя меры па пераадоленню адставання Расіі, набыццё Расій імперскага статусу падчас яго кіравання. У той жа час у працах першых пасляваенных дзесяцігоддзяў уласна псіхалагічныя сюжэты не распрацоўваліся, замест гэтага падкрэсліваліся класавыя характеристарыстыкі. Так, у выдадзенай у 1949 г. манографіі даследчык расійскага феадалізму У. Маўродзін пісаў, што рэформы Пятра насілі глыбока прагрэсіўныя характар, а сам Пётр быў патрыётам, які добрасумленна "служыў" Расіі на троне¹. Аднак пры гэтым "Петр ни на йоту не отошел от основных классовых интересов дворянства, сохранил и усилил крепостное хозяйство, крепостническую эксплуатацию... Он сохранил незыблемым старый феодально-крепостнический способ производства. Поэтому, несмотря на свои обширные замыслы... Петр, вследствие узости классовых интересов дворянства... вследствие ограниченных возможностей государственного и общественного строя и хозяйственного уклада самодержавно-крепостнической России, не мог решить задачи преодоления отсталости нашей страны"². Зрабіць жа гэта можна было, як адзначалася, толькі на базе паспяховага сацыялістычнага будаўніцтва³.

Ва ўводзінах да выдадзеных у 1954 г. "Нарысаў гісторыі СССР" буйны спецыяліст па гісторыі Расіі XVIII ст. Б. Кафенгаўз так вызначаў ролю асобы ў гісторыі, акцэнтуючы ўвагу на дзеянасці Пятра I: "Народ творит историю, и значение великих людей заключается в правильном учете тех условий, которые они застали, в правильном понимании, как изменить эти условия. Человек исключительных способностей, сильной воли и неиссякаемой энергии, Петр был великим русским государственным деятелем, выдающимся полководцем, дипломатом и законодателем. Он оставался, однако, представителем господствующего класса"⁴. У заключнай частцы "Нарысаў" М. Паўленка (у будучым найбуйнейшы даследчык пятроўскай эпохі), падводзячы грандыёзныя вынікі пятроўскіх пераўтварэнняў, звярнуў увагу на тое, што Расійская Імперыя першай чвэрці XVIII ст. была абсолютніцкай дзяржавай з бюрократычнымі ўстановамі, якая адлюстроўвала інтэрэсы памешчыкаў і класа гандляроў, што пачаў нараджацца⁵. Прагрэсіўныя пераўтварэнні дасталіся дарагой ценой, і толькі Каstryчніцкая рэвалюцыя дала магчымасць для нябачанага раней культурнага і матэрыяльнага ўздыму народных мас⁶.

Такім чынам, у працах першага пасляваеннага дзесяцігоддзя яскрава прайяўляліся не толькі наяўнасць класавага падыходу, але і адсутнасць ўласна псіхалагічнай рэканструкцыі персаналіі Пятра I. У апісаннях прысутнічалі толькі сцвярджэнні канстатуючага характару: "вялікі", "таленавіты", "працавіты" і г. д. Сітуацыя змянілася праз два дзесяцігоддзі. У 1973 г. выйшаў з друку грунтоўны артыкул М. Паўленкі, у якім упершыню ў пасляваеннай савецкай гісторыяграфіі быў прадстаўлены псіхалагічны партрэт Пятра I. Перад намі паўстае чалавек з эмпірычным разумам, контрастнымі харектарамі, імпульсіўны, цікаўны, працалюбівы. Нават адхіленні ў яго паводзінах зразумелыя — гэта праявы шматграннай натуры, хоць асобы Пятра і не дае падстаў для стварэння іканапіснага вобразу⁸. У 1975 г. выйшла кніга М. Паўленкі "Пётр Першы", прычым у рамках серыі "Жызнь замечательных людей"⁹. Да гэтага часу манарх як выдатныя асобы не разглядаліся. Гэта кніга стала папулярнай і шмат разоў перавыдавалася (апошняе, восьмае выданне выйшла ў 2010 г.). Гэта невыпадкова, паколькі кніга вылучаеца не толькі навуковымі вартасцямі, але таксама вобразнай мовай і псіхалагічнымі харектарыстыкамі гісторычных асоб. Цікава і тое, што зварот нават у 2000-я гг. да аўтарытэту Ф. Энгельса пры харектарыстыцы асобы Пятра і вызначэнне класавай накіраванасці мерапрыемстваў манарха выглядзе арганічна¹⁰.

Як бачым, савецкая гісторыяграфія паважліва ставілася да Пятра I, аднак гэтае стаўленне не распаўсюджвалася на іншых прадстаўнікоў дынастыі Раманавых. Адзначым, аднак, што нават ва ўмовах адзінай метадалогіі даследаванні савецкіх гісторыкаў былі розныя па сіле закладзенага ў іх ідэалагічнага пафасу. Так, у працы І. Аржакоўскага "З гісторыі ўнутранай палітыкі самадзяржаўя ў 60-я—70-я гг. XIX ст." ёсьць стрыманая, сухая харектарыстыка імператара **Аляксандра II**. Добры па натуры імператар не ўмей разбірацца ў людзях і быць цвёрдым, а пасля стрэлу Каракозава быў у паніцы¹¹. Досыць непрываемае апісанне **Аляксандра III** было ўключана ў працу П. Заянчкоўскага "Расійскае самадзяржаўе ў канцы XIX стагоддзя (палітычная рэакцыя 80-х — пачатку 90-х гадоў)". У ім цар падтаваў як тупаваты, упарты, жорсткі, грубы, але разам з тым праўдзівы і практичны чалавек, добры сем'янін¹². П. Заянчкоўскі адзначаў таксама, што кансерватыўна-рэакцыйныя погляды былі ўспрынятыя Аляксандрам III "з малаком маці". Аднак пасля ўзыходжання на прастол імператар, пры ўсім сваім жаданні, аказаўся няздолгім кіраваць краінай¹³. Сёння можна загаджацца ці не загаджацца з прыведзенымі вышэй харектарыстыкамі, але трэба адзначыць карэктнасць абодвух аўтараў — буйных спецыялістаў па праблемах парэформеннай Расіі.

Негатыўныя адносіны да **Мікалая II** былі ў савецкай гісторыяграфіі, што называеца, іманентнымі. Аднак і тут можна заўважыць пэўныя нюансы. На прыклад, даследчыца гісторыі Расіі другой паловы

XIX ст. Л.Захараўа ў артыкуле "Крызіс самадзяржаўя напярэдадні рэвалюцыі 1905 г." негатыўна, але стрымана харктырызавала апошняга Раманава як чалавека абмежаванага, звычайнага, кансерватыўнага, бязвольнага, непрыдатнага да кіравання, але ў той жа час добра га сем'яніна¹⁴.

Іншы тон бачны ў працы буйнога савецкага гісторыка-архівіста М.Ярошкіна. У кнізе для настаўнікаў "Самадзяржаўе напярэдадні краху", якая ўпершыню выйшла ў свет у 1975 г.¹⁵ (у 2006 г. была перавыдадзена ў зборніку прац М.Ярошкіна, прысвечанаму 75-годдзю Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута), расказвалася аб "навсегда ушедшай старой, дареволюционнай России с ничтожным и жестоким "хозяином земли русской" и "самодержцем всея Руси" Николаем II"¹⁶, прычым аўтар стварыў дастаткова пераканаўчую ў сваёй аснове псіхалагічную харктырыстыку апошняга расійскага імператара, прынцыпова змяніць якую наўрад ці магчыма нават цяпер, калі існуе цэлая плыня апалаگетычнай літаратуры, прысвечанай Мікалаю II. Рэзка негатыўнае стаўленне аўтара да Мікалая II бачна ва ўсім — ад апісання знешнасці цара ("Невысокий, узкоплечій мужчина лет тридцати, с рыхими, аккуратно подстриженными усиками, мелкими чертами лица и тусклыми серыми глазами..."¹⁷) да апісання царскіх пакояў: "...личные комнаты царской семьи заставлены мещанской мебелью излюбленного купцами стиля "модерн", оклеены обоями с цветочками... В Большом кабинете Царскосельского дворца (дзе непасрэдна працаваў цар. — Л.Л.) ...в большом изобилии были представлены банальные акварели на лжеисторические темы... На полочке у одной из стен громоздились аляповатые фарфоровые звери... Поражает почти полное отсутствие в этом кабинете книг — на полке стояли лишь "Жития святых" в роскошных парчовых переплетах, молитвенник, а в одном из шкафов было "Собрание сочинений" А.П. Чехова со сліпшими ся страницами золотого обреза (видимо, хозяин открывал тома не часто)".¹⁸

Апагеем негатывізацыі вобразу Мікалая II з'яўляецца вядомая кніга "Дваццаць тры прыступкі ўніз", аўтарам якой быў журналіст, гісторык па адукацыі М.Касвінаў. Гэтая кніга не раз перавыдавалася, рэкамендавалася школьнікам і студэнтам. Яна ў максімальнай ступені адлюстроўвала афіцыйна прыняты пункт гледжання, паказвала, што царызм эксплуатаваў народ, трymаў яго ў жабрацтве, голадзе і цэмнаце¹⁹. "Последний по счету самодержец земли Российской принадлежал к династии Романовых, представители которой, за исключением Петра Алексеевича, страниц истории собой не украсили".²⁰ "В.И.Ленин, отдавший всего себя делу освобождения народа... заклеймил последнего Романова разящими эпитетами: "злойший враг народа", "кровожадный", "вешатель", "палац", "погромщик", "изверг". Да, именно таким и был в самой сущности этот внешне смирный и даже застенчивый человек с грустноватыми глазами тихого алкоголика...".²¹

З грунтоўнай і разнастайной дарэвалюцыйнай навуковай спадчыны савецкая гісторыяграфія ўзяла толькі ідэйна блізкае. Што і пра каго з Раманавых было вядома яшчэ ў навуковай і вучэбнай літаратуры? Асноўныя харктырыстыкі можна звесці да наступных: непрыдатная для кіравання царыца Ганна Іаанаўна з яе фаварытам Біронам; акружаная фаварытамі дэмагог Кацярына II, пры якой прыгонніцтва дасягнула апагею; "властитель слабы и лукавый" Аляксандр I, "жандарм Еўропы" і "палац декабристов" Мікалай I.

Падсумоўваючы створанае ў савецкі перыяд у галіне харктырыстык прадстаўнікоў дынастыі Раманавых, можна адзначыць наступнае. Па-першае, яскравы класавы падыход, у адпаведнасці з якім манархі — толькі носьбіты (як правіла, адмоўныя) функцыі феадальна-прыгонніцкай сістэмы, а не асобы, псіхалагічны харктырыстыкі якіх вартыя ўвагі. Выключеннем з гэтага правіла былі Пётр I, якога ацэньвалі ў цэльым станоўча, і Мікалай II, адносіны да якога былі выключна негатыўныя. Па-другое, у апісаннях персаналій у першыя пасляваеннае дзесяцігоддзе практычна адсутнічалі псіхалагічныя моманты, але потым пэўныя, хоць і ідэалагізаваныя, харктырыстыкі сталі эпізадычна з'яўляцца. Гэта было звязана з трэцім асаблівасцю савецкага гісторыяграфічнага дыскурсу — паступовым аслабленнем катэгарычнасці фармулёвак сталінскага перыяду, што, аднак, нікім чынам не прадугледжвала адступлення ад ідэалагічных канонаў як у змесце прац, так і ў іх афармленні.

Гісторыяграфія пераходнага перыяду

Змены ў грамадска-палітычнай і ідэалагічнай сферах, якія пачаліся ў СССР у 1985 г. і атрымалі назгу перабудовы, натуральным чынам уплывалі на развіццё гісторычнай навукі. Вучоныя пачалі весці гаворку пра неабходнасць пераадолення гісторыяграфічных стэрэатыпаў і адмаўлення ад дормаў, разняволення гісторычнай свядомасці, аднаўлення сапраўды марксісткага разумення фармацый, акцэнтавання ролі асобы ў гісторыі²². У прыватнасці, была звернута ўвага на аднамернасць паказу расійскіх манархаў у савецкай гісторыяграфіі і адзначана неабходнасць змяніць такую сітуацыю²³.

У пераходны перыяд другой паловы 1980-х гг. у працах гісторыкаў назіралася спалучэнне спасылак на класікі марксізму і традыцыйных для савецкай гісторыяграфіі ацэнак з новымі сюжэтамі і сэнсавымі акцэнтамі, нават мовай напісання тэкстай. У якасці прыкладу можна прывесці кнігу гісторыка і археографа В.Буганава "Пётр Вялікі і яго час"²⁴. Кананічная для савецкай гісторыяграфіі ацэнка Пятра як выхаванца феадальнай вярхушки, які здзейсніў максімум магчымага ва ўмовах феадальна-прыгонніцкага ладу²⁵, спалучаецца ў працы з яскравай псіхалагічнай замалёўкай аб душэўным складзе цара і яго асабістым жыцці, напісанай у манеры, якая адрознівалася ад прынятай у савецкіх працах. "Пётр — фигура сильная, героическая и трагическая.... Судьба не во всем баловала его. Один из самых сильных ее уда-

ров был связан с его семейной драмой... Развод с первой женой, жизнь с Екатериной, сначала в гражданском, потом в законном браке, побочные сердечные увлечения, а их тоже было немало, дети от первой и второй супруг — все это говорит о натуре мечущейся, властной и избалованной²⁶.

У другой палове 1980-х гг. з'явіліся працы, якія па праву можна назваць знакавымі для расійскай гісторыяграфіі. Першай з іх была кніга "Расія ў сярэдзіне XVIII стагоддзя. Барацьба за спадчыну Пятра" аўтарства Я.Анісімава, прадстаўніка новага на той момант пакалення гісторыкаў²⁷. Яна адсылала да праўлення **Лізаветы Пятроўны** — не надта шанаванай савецкай гісторыяграфіяй імператрыцы, і мела на мэце "взглянуць на перыяд правлення Елизаветы... с уче- том бесценного для нас труда поколений историков, возводящих общее для нас здание исторической науки"²⁸. Пачыналася даследаванне не з традыцыйнага нарыва аб сацыяльна-эканамічным развіціі краіны, а з аналізу сітуацыі напярэдадні 1741 г. Да таго ж у кнізе не было традыцыйных спасылак на класікаў марксізму. Сэнсавым цэнтрам даследавання з'яўлялася асоба імператрыцы Лізаветы Пятроўны: яе зношнасць і харктар, густы і звычкі, адносіны з бліжэйшым ат-чннем і палітычнай дзейнасцю. У той жа час вобраз правіцельніцы не ідэалізаваны — аўтар паказвае самадурства, лянату, лёгкасць паводзінай, зайдрасць і капрызлівасць прыгожай жанчыны. Узнікае пытанне: як магла выйсці з друку праца з такімі парушэннямі савецкіх гісторыяграфічных канонаў? Сам аўтар адзначаў, што ў свой час яму патлумачылі, што імя Лізаветы Пятроўны не можа стаяць на вокладцы савецкай кнігі, паколькі тэма гэта "непрыстойная" для савецкіх гісторыкаў. І толькі дзякуючы аўтарытэту і волі доктара гісторычных наук М.Паўленкі кнігу ўдалося прабіць пад малавыразнай назвай "Расія ў сярэдзіне XVIII ст."²⁹.

Другой адметнай працай адзначанага часу стала дысертацийнае даследаванне Ю.Сарокіна "Расійскі імператар Павел I"³⁰, напісаное на аснове метадалогіі марксізму, аднак з выкарыстаннем прац Г.Пляханава, якія раней не ўжываліся ў савецкай гісторыяграфіі ў якасці метадалагічнай асновы³¹. Прыкметная сама мова "новага прачытання марксізму": "Общий подъём интереса советской исторической науки к проблемам личностного начала в российской истории особенно заметен на современном этапе... Изучение общественных отношений в России периода позднего феодализма вне изучения личности крупных государственных деятелей эпохи будет... односторонним... Все нити управления страной... сосредоточивались... в руках императора, личные качества которого могли влиять на характер внутренней и внешней политики"³². Ствараючы псіхалагічны вобраз **Паўла I**, аўтар імкнуўся пазбегнуць аднабаковых ацэнак, адзначаючы, што Павел — складаная асоба, палітычны курс якой адпавядаў патрэбам захавання дзяржавы дваран і інтарэсам абсалютнай манархii³³.

Названыя працы дазваляюць канстатаваць наяўнасць у савецкай гісторыяграфіі прынцыповых зрухаў аксіялагічнага плану: на першы план выйшла асоба (у дадзеным выпадку мана�а), а не сістэма. Дарэчы, у адносінах да апошняй ацэнкі таксама змякчыліся.

Мяжа 1980-х — 1990-х гг. стала тым пераломным момантам, калі гісторыяграфічныя змены набылі не-зваротны харктар. У гэтай сувязі нельга абысці ўвагай апублікованую ў 1989—1994 гг. на старонках часопіса "Вопросы истории" галерэю палітычных партрэтаў усіх Раманавых. Нарысы, прысвечаныя Кацярыне II (1762—1796 гг.)³⁴, Паўлу I (1796—1801 гг.)³⁵, Аляксандру I (1801—1825 гг.)³⁶ і Пятру III (1761—1762 гг.)³⁷, належалі яшчэ перыяду перабудовы, але ўжо мелі шэраг адметных рыс, многія з якіх будуть развітвы ў далейшым. Але ўжо сам факт з'яўлення ў вядучым навуковым часопісе СССР публікацый "пра цароў" з'яўляўся дастаткова красамоўным. Агульны тон публікацый ўзважаны, карэктны, без прыніжэння ці апалагетыкі. З лексікі зніклі слова "царызм", "феадальна-прыгонніцкі лад", "прыгонніцкае самадзяржае" і г. д., спасылкі на класікаў марксізму. Тым не менш, паспешлівае меркаванне аб тым, што ў прадстаўленых працах "дрэнныя" цары сталі "добрымі", будзе няправільным.

Што ж у названых публікацыях было прынцыпова новым? Па-першае, асоба мана�а і яго дзейнасць набылі статус з'явы, вартай асобнай увагі. Па-другое, партрэты мана�аў сталі больш складанымі, у іх знаходзілі адлюстраванне асобасныя змены на працягу жыцця мана�аў і тое, як на гэта ўплывалі аб'ектыўныя абставіны. Як вынік, быў створаны якасна новы наратыв, які разбураў стэрэатыпы і ствараў па магчымасці поўную (у існуючых межах) карціну з'яў і падзеяй.

У якасці прыкладу прывядзём дастаткова красамоўны фрагмент з уводзінай у нарыва, прысвечаны **Кацярыне II**, аўтарства даследчыка А.Каменскага: "На календаре было 25 декабря 1761 г., будущей Екатерине II... урожденной Софии Августе Фредерике, принцессе Ангальт-Цербстской, шел 33 год... Приводя девичье имя и титул этой российской императрицы, иные из современных беллетристов (историки о ней давно уже не писали), принимаются рассуждать о том, что этой немке, конечно, были чужды интересы русского народа. Не пытаясь оспорить эту очевидную мысль, замечу, однако, что императрица Анна Иоанновна, отдавшая Россию на откуп немцам, была чистокровной русской. Другая "дежурная" ассоциация при упоминании имени и титула принцессы Ангальт-Цербстской — ее "незнатное" происхождение... Кстати, Екатерина I знатностью тоже, как известно, не отличалась, однако почему-то принято по этому поводу не расстраиваться, а скорее, наоборот, умиляться. Дело, конечно, не в происхождении"³⁸. Ствараючы вобраз імператрыцы, аўтар не абыходзіць увагай ні яе якасцяў маніпулятара, ні яе ролі ў забойстве мужа і адхіленні ад улады сына, ні вялікай колькасці фаварытаў. Аднак ці была яна, жан-

чына, якая валодала неабмежаванай уладай, па-жа-
ночаму шчаслівай? Прыведзеныя аўтарам эпізоды з
жыцця Кацярыны да прыходу да ўлады³⁹, а потым на
яе вяршыні⁴⁰, наўрад ці дазволяць станоўча адказаць на
гэтае пытанне. А вось на другое пытанне — ці была ім-
ператрыца крывадушным дэмагогам (як сцвярджалі
савецкія гісторыкі) — адказ адназначны. Шчыра жа-
даючы рэалізаваць на практицы свае ідэі, Кацярына
была вымушана дзеянічаць у канкрэтных абставінах.
Абставіны ж гэтыя былі такімі, што "мары маладосці"
прыйшлося скарэктаваць, а некаторыя і ўвогуле ад-
кінуць⁴¹. Вынік кіравання імператрыцы быў наступны:
краіна рухалася наперад, аднак у рамках феадальна-
га ладу, які дасягнуў найвышэйшай ступені развіцця,
увасобіўшыся ў "асвечаным абсалютызме"⁴².

На разбурэнні гісторыяграфічных міфаў былі па-
будаваныя нарысы, прысвечаныя Пятру III і Паўлу I.
Пра **Пятра III** традыцыйна казалася, што ён "тупы
салдафон", "халуй Фрыдрыха II", "ненавіснік уся-
го рускага", "хранічны алкаголік", "абмежаваны са-
мадур", "няздольны муж"⁴³. У супрацьвагу гэтаму
ўстойліваму стэрэатыпу А.Мыльнікаў паказаў, што
прыйшоўшы да ўлады, Кацярына II стала праводзіць
менавіта праграму Пятра III у знешній і ўнутранай
палітыцы⁴⁴. А яшчэ Пётр III быў знаўцам музыкі, які
нядрэнна граў на скрыпцы, бібліяфілам, уладаль-
нікам нумізматычнага кабінета⁴⁵. Чаму ж так дрэнна
скончылася яго праўленне? Аўтар артыкула адзна-
чае, што да трагічнага фіналу прывялі недальнабач-
насць і нерашучасць Пятра, яго няўменне стварыць
сабе сацыяльную апору, нежаданне лічыцца з умовамі,
поўная няўлага да свайго вобразу ў вачах падда-
ных⁴⁶. Практычна тое ж самае стала прычынай гібелі і
яго сына Паўла — асобы з добрымі задаткамі, але са
складанымі харектарамі і дэфармаванай псіхікай, ме-
рапрыемствы якога, тым не менш, мелі логіку і былі
рацыянальнымі для ўмацавання абсалютнай манар-
хії⁴⁷. Пятру III і Паўлу I па шэрагу прычын не дараўвалі
таго, што дазвалялі сабе іншыя Раманавы.

Такім чынам, спецыфіка пераходнага перыяду ў
гісторыяграфіі заключалася ў паступовым знікненні
найбольш катэгарычных ацэнак савецкай гісторыя-
графіі, змяненні акцэнтаў, узрастанні долі псіхалагіз-
му ў рэканструкцыі гісторычных партрэтаў манарх-
дынастыі Раманавых. Адначасова адбывалася мінімі-
зацыя класавых ацэнак, перагляд стаўлення да дарэ-
валюцыйнай гісторыяграфічнай спадчыны. Усё гэта
падрыхтавала прынцыповыя метадалагічныя і прад-
метныя змены, харектэрныя для постсавецкага пе-
рыяду развіцця гісторычнай науки.

Асобы манархаў дынастыі Раманавых у постсавецкай гісторыяграфіі

Гісторыяграфічныя працэсы, якія разгарнуліся
пасля 1991 г., з'яўляліся адлюстраваннем карэнных
сацыяльна-палітычных пераўтварэнняў у грамадст-
ве. Знікала цікавасць да класавай барацьбы і рэва-
люцый, на змену рэвалюцыйным ідэям прыйшлі ідэі
традицыяналісцкія. Цэнтральнае месца ў даследа-

ваннях заняла ўлада як самадастатковы феномен.
Сталі вывучацца ўсе магчымыя яе аспекты: псіхало-
гія і сродкі прэзентацыі, сімволіка і сродкі ўздзеян-
ня, калектыўныя і персанальныя ўяўленні, палітыч-
ная культура і ментальнасць грамадства, механізмы
прыняцця рашэнняў і роля асобы, палітычныя інсты-
туты і іх складаючыя часткі, сацыяльны склад кіру-
ючай эліты і яе псіхалогія і г. д. Даследаванні гэтага
часу раскрывалі наступныя сэнсавыя ланцужкі: "ула-
да — грамадства — рэформы", "улада — дзяржава —
асоба", "улада — культура — соцыум", "дзяржа-
ва і мадэрнізацыя", "імперыя і нацыі", "абсалютызм
і канстытуцыяналізм", "рэвалюцыя і эвалюцыя ў гра-
мадскім развіцці" і інш.

Манархія як форма кіравання, сацыякульту-
рны феномен, персаніфікаваная ўлада, увасабленне
некалі страчанай традыцыі, зразумела, прыцягнула
да сябе самую пільную ўвагу. На хвалі псіхалагічнай
ломкі і духоўных пошукаў у грамадстве з'явілася ідэя
вяртання да манархічнай дзяржавы, якая абавіра-
еца на рэлігійны фундамент. Крыніцамі пошуку но-
вага ўвасаблення нацыянальнай ідэі для часткі ра-
сійскага грамадства і адначасова прадметам навуко-
вага аналізу сталі ідэі манархізму і неаманархізму⁴⁸,
сакралізацыі ўлады⁴⁹, розныя дактрины самадзяр-
жаў⁵⁰. Пры гэтым даследчыкі прыйшлі да канстатата-
цыі, што ў сучаснай Расіі адсутнічаюць сацыяльныя,
рэлігійныя і псіхалагічныя асновы для аднаўлення ма-
нархічнай дзяржавы⁵¹.

Змяненні ў грамадска-палітычнай свядомасці спа-
лучаліся з канцэптуальнымі навацыямі, часткова ўжо
падрыхтаванымі ў перыяд перабудовы. Адбывалася
ўважданне расійскай гісторыяграфіі ў сусветную на-
вуковую прастору, якое запатрабавала адаптацыі во-
пыту замежнай науки і ў той жа час пераасэнсаван-
ня расійскай дарэвалюцыйнай науковай спадчыны.

Метадалагічныя змяненні характарызavalіся ўжо
не проста "стыхійным пазітыўізмам", а фарміраван-
нем і развіццём такіх накірункаў даследаванняў, як
"псіхагісторыя", "гендерная гісторыя", "гісторыя пай-
сядзённасці", "мікрагісторыя", "гісторыя эліт" і г. д.
Працы ў рамках гэтых кірункаў ілюстравалі антра-
палагалічны і лінгвістычны павароты ў гісторычнай на-
вуцы, і ўрэшце на постсавецкую прастору (хоць са
спазненнем і часткова) прыйшоў постмадэрн. "Кан-
ца гісторыі", аднак, не атрымалася — цывлізацыйны
падыход, які зрабіўся пануючым (пры захаванні рэшт-
каў фармацыйнага), змякчыў метадалагічную ломку.

Усе згаданыя працэсы знайшли ўвасабленне ў
велізарнай колькасці прац, што тычыліся персаналій
манархаў дынастыі Раманавых. Старонікі навукова-
папулярных часопісаў занялі шматлікія артыкулы
прафесійных гісторыкаў, прысвечаныя канкрэтным
асобам, кнігі аб Раманавых не раз перавыдаваліся ў
серыі "Жыцьць замечательных людзей". Калі ў савецкі
час налічваліся адзінкі публікацый аб манархах, то ў
постсавецкіх іх ужо сталі сотні. Разгледзім найбольш
знакавыя з іх.

У 1993 г. часопіс "Родина" цалкам прысвяціў № 1 380-годдзю Дома Раманавых. Спектр разгледжаных вучонымі-гісторыкамі праблем быў вельмі шырокі — ад аналізу феномена манархіі да публікацыі споведзтых, хто расстряляў сям'ю Мікалая II, ілюстраванай фатаграфіяй адпаведнай зброй. Артыкулы пад назвамі "Пralog", "Палітыка як мастацтва магчымага", "Бяс-сілле ўлады", "Старонкі з летапісу вар'яцкага дома" і іншыя, нягледзячы на публіцыстычнасць назваў, са-дзейнічалі запаўненню новага праблемнага поля. Ад-нак асаблівую ўвагу трэба звярнуць на "партрэтную галерэю" Раманавых. У часопісе былі змешчаны парт-рэты манархаў і іх біяграфіі, складзеныя ў выглядзе матэрыялаў анкеты. Анкета ўключала 12 пунктаў: уз-ровень адукцыі, веданне замежных моў, палітычныя погляды, войны і іх вынікі, рэформы і контэрреформы, культурныя пачынанні, карэспандэнты, вандроўкі, вольны час і забавы, пачуццё гумару, знешні выгляд, тэмперамент. Кожная анкета была запоўнена спецыялістам па канкрэтнаму перыяду. У гэтым жа нумары часопіса пад рубрыкай "пункт гледжання" абмяркоўвалася пытанне аб тым, ці патрэбна Расіі на сучасным этапе манархія.

У 2001 г. выйшла з друку калектыўная манаграфія "Еўрапейскія манархіі ў мінульым і сучаснасці. XVIII—XX стагоддзі", падрыхтаваная па выніках аднайменнай канферэнцыі, што адбылася ў маі 1998 г.⁵². У кнігу ўвайшлі наступныя тэматычныя блокі: манархія і імперыя, манархія і дэмакратыя, асобы еўрапейскіх манархаў, дом Раманавых, замежжа. Зразумела, што Раманавым у гэтым зборніку была нададзена немалая ўвага: пачынаючы ад разгляду неадбыўшыхся дынастычных шлюбоў і заканчваючы пытаннем аб статусе нашчадкаў Дома Раманавых і абурнтуванасці іх правоў на выпадак рэстаўрацыі манархіі ў Расіі. Красамоўным фактам трэба лічыць тое, што зборнік змяшчае артыкул дугоўнай асобы — пратагоністу Аляксандра Шаргунова, дзе вядзецца размова аб адраджэнні маральнасці і дзяржаўнасці як перадумовай аднаўлення "праваслаўной манархіі"⁵³. І хоць рэдкалегія адзначыла, што не падзяляе пункт гледжання аўтара, сам факт з'яўлення ў навуковым выданні артыкула царкоўнага дзеяча ілюстраваў змены ў свядомасці грамадства.

Аналізуючы працэс стварэння гістарычных партрэтаў Раманавых, можна не толькі вылучыць харктэрныя для яго рысы, але і правесці ранжыраванне персаналіі па пэўных групах. Крытэрыямі такога ранжыравання могуць выступаць як даследчыцкая стратэгія (напісанне біяграфіі амаль з чыстага ліста, зняцце стэрэатыпаў, папулярызацыя на аснове максімуму літаратуры), так і ступень разыходжання ў ацэнках канкрэтных персаналій прафесійнымі гісторыкамі. Заўважым, аднак, што межы паміж вызначаемымі стратэгіямі і групамі не заўсёды выразна акрэсленыя.

Так, постаці **Фёдара Аляксееўіча** (1676—1682 гг.) і **Іаана Антонавіча** (1740—1741 гг.) былі амаль невядомыя ў савецкай гістарыяграфіі, таму вобразы гэтых Раманавых ствараліся па сутнасці "з чыстага ліста".

Фёдар Аляксееўіч, як паказаў даследчык палітычнага развіцця Расіі XVII ст. А. Багданаў, не толькі хваравіты брат Пятра, які кіраваў намінальна. Гэты цар умацаваў і пашырыў Баярскую Думу, рэформаваў суд і прыказы, адміністраваў месніцтва, упрарадковаў падаткаабкладанне. Ён садзейнічаў развіццю адукцыі, гандлю і прамысловасці, запрашаў іншаземных спецыялістаў, загадваў насыць еўрапейскім строем і нават рэгламентаваў дуэлі⁵⁴. На думку даследчыцы Н. Дзямідавай, прайленне Фёдара Аляксееўіча пра-клала шлях для пятроўскіх пераўтварэнняў⁵⁵.

Пра трагічны лёс **Іаана Антонавіча** асобна не пісалі ні дарэвалюцыйныя, ні савецкія гісторыкі. У пост-савецкай гістарыяграфіі з'явіліся спецыяльныя працы аб Іаане Антонавічу і яго сям'і, загубленай з-за таго, што нават пасля адхілення ад улады яны разглядаліся як патэнцыяльныя канкурэнты. Гэты сюжэт з'яўляецца, напэўна, самым жудасным "шкілетам у шафе" ўсёй дынастыі Раманавых і па колькасці ахвяр, і па працягласці іх пакут⁵⁶.

Персаналіі наступнай групы былі вядомыя ў савецкай гістарыяграфіі па адной-дзвюх рысах: **Міхail Фёдаравіч** (1613—1645 гг.) — першы Рамана; **Аляксей Міхайлавіч** (1645—1676 гг.) — бацька Пятра I, стваральнік Саборнага Улажэння 1649 г.; **Кацярына I** (1725—1727 гг.) — бязродная жонка Пятра I і няздолгая царыца; **Пётр II** (1727—1730 гг.) — бяздарны ўнук Пятра I. Зразумела, што значэнне двух першых Раманавых непараўнальная большае, чым значэнне бліжэйших паслядоўнікаў Пятра. Тым не менш, партрэты Міхailа Фёдаравіча і Аляксея Міхайлавіча, выпісаныя старанна і нават з сімпатыяй, не ўнеслі істотных зменаў у існуючыя ўяўленні. Так, **Міхail Раманаў** — маральна дасканалая асока, чалавек, які меў мужнасць узяць на сябе цяжар улады ў разбуранай краіне, аднавіць і стабілізаваць дзяржаву і прымірыць ў ёй "всех і вся". У гэтым згодныя шэраг даследчыкаў гісторыі Расіі XVI—XVII ст. — Л. Марозава⁵⁷, А. Праабражэнскі, Н. Дзямідава⁵⁸, Р. Скрыніцкай⁵⁹. "Ему сначала надо было построить Дом Романовых и не дать никому разрушить или изменить задуманный проект. В этом он преуспел, остальное было делом его потомков" — слушна сцвярджжае даследчык гісторыі Расіі XVII ст. В. М. Казлякоў⁶⁰. Станоўчыя адносіны і да **Аляксея Міхайлавіча**, гарманічны фігуры няпростага XVII ст., правіцеля пераходнага тыпу паміж праваслаўнымі гасударамі і абсалютнымі манархамі⁶¹. "Цішэйшы" цар, паводле як высноў комплекснага даследавання аб першых Раманавых⁶², так і на думку стваральніка яго грунтоўнай біяграфіі І. Андрэева⁶³, праводзіў актыўную знешнюю палітыку і шмат зрабіў для ўмацавання расійскага абсалютызму.

Што тычыцца высноваў адносна **Кацярыны I**, то яны падобныя ў нарыйсе В. Буганава і кнізе М. Паўленкі. На думку гэтых даследчыкаў, у гісторыю Кацярыны I увайшла дзякуючы блізкасці да Пятра⁶⁴. Яна мела шэраг добрых якасцяў, аднак кіраваць краінай так і не научылася. У яе час працягвала працеваць (хоць і з цяжкасцямі) запушчаная Пятром I дзяржаўная машына⁶⁵.

Адносна ацэнкі асобы **Пятра II** у гісторыкаў таксама няма ваганняў. Ён — пешка ў чужой гульні, нікчэмная асoba, цікавая для акружаочных яго інтрыганаў толькі сваім статусам⁶⁶. Увогуле, на думку М.Паўленкі, пасля смерці Пятра Вялікага Расіі "не шанцавала на цароў"⁶⁷.

Пры стварэнні партрэтаў наступнай группы персаналій — **Ганны Іаанаўны** (1730—1740 гг.), **Лізаветы Пятроўны** (1741—1761 гг.), **Пятра III** (1761—1762 гг.) і **Паўла I** (1796—1801 гг.) — стратэгія стала пераадоленне стэрэатыпаў.

Так, на думку гісторыка-архівіста В.Навумава, не-даацэнка ролі **Лізаветы Пятроўны** ў айчыннай гісторыі сведчыць перш за ёсё аб неразуменні асабістай ролі манарака ў абсалютысцкай дзяржаве⁶⁸. Я.Анісімаў адзначыў, што кіраванне Лізаветы было адным з самых мірных у гісторыі Расіі, у гэты час краіна, "перахварэўшы" на пяtraўскія рэформы, адаптавалася да новаўядзення⁶⁹. Здымаючы стэрэатыпнае ўяўленне аб Лізавецце як недалёкай і лянівой правіцельніцы, расійскі гісторык К.Пісарэнка сцвярджае, што Лізавета Пятроўна дэманстравала актыўнасць у справах знешняй палітыкі і ўмела настаяць на сваім пункце гледжання. Яна доўга разважала, але потым хутка і эфектыўна змяняла сітуацыю. Па нестандартнасці жа мыслення і арыгінальнасці падыходу да вырашэння рознага кшталту праблем мала хто мог парашацца з імператрыцай⁷⁰.

Распавядаючы аб **Пятры III**, даследчык А.Мыльнікаў адразу расстаўляе акцэнты: ні аб якой "пасмяротнай рэабілітацыі" не можа быць гаворкі. Справа ў іншым — у спробе спасцігнуць праўду⁷¹. Аўтар піша, што гібель Пятра — гэта "смерць рэфарматара"⁷², аднак заўважыў, што такі пункт гледжання падзяляюць далёка не ўсе даследчыкі XVIII ст.

Лёс **Паўла I** ужо не адно стагодзін выклікае сярод даследчыкаў складаныя пытанні. За што забілі імператара? Які быў ад гэтага эфект? Ці маглі быць іншыя варыянты развіцця падзеі? Адказ на першае пытанне адзін з буйнейшых даследчыкаў феадальнай Расіі А.Сахараў фармулюе наступным чынам. У свой час Кацярына II папярэдзіла сына, што нельга ваяваць гарматамі супраць ідэі. Аднак Павел не прыслушахся да парады. Дэманструючы "дэспатычны экстремізм", ён увайшоў у сутыкненне з грамадскім (асабліва элітным) пластамі, якія шчыльна "уляжаліся" ў папярэднє цараванне і патрываўшыць якія, улічаючы іх сілу і ўплыў, было асабліва рызыкоўна⁷³.

Доктар юрыдычных навук У.Тамсінаў сцвярджае, што забойцы імператара кіраваліся не ідэйнымі, а асабістымі матывамі. Пасля смерці Паўла I змены адбыліся толькі ў знешняй палітыцы, а ўнутры краіны рэформы праходзілі ў асноўным па паўлаўскаму плану⁷⁴. Аўтар піша, што калі б "вар'ят" Павел пражыў дольш, то вельмі магчыма, што не было б знясільваючых войн з напалеонаўскай Францыяй і няўдалай для Расіі Крымскай вайны. Прыгоннае права, хутчэй за ёсё, было б адменена на пару дзесяцігоддзяў ра-

ней, а рэформы праходзілі б больш павольна і спрыяльна для грамадства⁷⁵.

Што тычыцца **Ганны Іаанаўны**, то перагляд існуючых уяўленняў аб гэтай імператрыцы не прывёў да змены яе "гістарычнага іміджу"⁷⁶. Яна не стала ні прывабнай жанчынай, ні разумнай правіцельніцай, ні нават проста добрым чалавекам. Як адзначыў Я.Анісімаў, максімум магчымага — гэта пастарацаца не асуджаць яе, а зразумець⁷⁷. Больш цікавай выглядае ўстойлівая тэндэнцыя адыходу ад харкторыстыкі перыяду кіравання Ганны Іаанаўны як часу "біронашчыны" і засілля іншаземцаў. Я.Анісімаў заўважыў, што, па-першае, немцаў пры расійскім двары хапала і раней, і пасля праўлення Ганны Іаанаўны. Падругое, Бірон, нягледзячы на ўсе яго заганы, быў разумным і валявым чалавекам, які стараўся не акцэнтаваць сваю ролю ў кіраванні краінай⁷⁸. І наогул, на думку вядомага расійскага даследчыка І.Курукіна, трэба глядзець на рэчи шырэй: "Несомненно, Бирон был обязан своим возвышением личной привязанности к нему императрицы, помнившей, что это русские дворяне встретили ее ограничительными "кондициями"... Однако подлинная историческая роль Бирона состоит том, что он оказался первым в нашей политической истории "правильным" фаворитом, превратившим малопочтенный образ ночного "временщика" в настоящий институт власти с неписанными, но четко очерченными границами. В какой-то степени и это явление можно рассматривать как шаг на пути "европеизации" России, хотя бы и весьма специфическим образом"⁷⁹. У той жа час М.Паўленка, прадстаўнік старэйшага пакалення гісторыкаў, катэгарычна не згодны з такім пастаноўкам пытання. Ён лічыць, што біронашчына — гэта рэальны факт, суцэльны комплекс з'яў кіравання Ганны Іаанаўны, які негатыўна адбіваўся на ўсіх сферах жыцця краіны. "Вопрос не праздны, — адзначае М.Паўленка, — ибо в последнее время среди части историков наблюдается повторение считать устоявшуюся оценку событий прошлого "стереотипом": ничтожные люди на троне возводятся в ранг крупных государственных деятелей, отрицается существование бироновщины"⁸⁰.

Такім чынам, можна заўважыць, што вобразы названих вышэй манаракхай (некаторыя з якіх максімальна аддаленыя ад нас у часе, а некаторыя з'яўляюцца постасцямі "другога плану" і па гэтых прычынах не выклікаюць істотных спрэчак сярод навукоўцаў) слаба змяніліся ва ўмовах новай гістарыяграфічнай сітуацыі. Яны проста сталі больш складанымі і шматграннымі, што, як і сціранне штампаў, можна ацаніць станоўчы. Эпоха ад Пятра I да Кацярыны II перастала быць бясколернай, яе харкторыстыкамі сталі таکія красамоўныя назвы прац, як "Эпоха "дворских бурь"⁸¹ ці "Страсці у троне"⁸². Актуальнымі сталі праблемы "манархія — рэфарматарства — канстытуцыяналізм"⁸³.

Наступную групу персаналій складаюць два манараки з "тытуламі" Вялікіх — **Пётр I і Кацярына II**. У адносінах да іх назіраеца не столькі карэктніка

ўжо ўстойлівых уяўленняў, колькі наданне максімальнай папулярнасці і стварэнне вялікай колькасці наратыву з выкарыстаннем шырокага спектра выяўленчых сродкаў. Зразумела, што палітычная стракасць постсавецкай Расіі спарадзіла ў публіцыстыцы і благаслаўленні, і праклёні ў **Пятру I**. У навуковых жа працах адносіны да яго больш адназначныя. Прывядзём у якасці прыкладу постсавецкага дыскурсу ацэнку Пятра I, сфармульянную ў працы "Імператарская Расія" (якую можна параўнаны з аналагічнай, выказанай у пасляваенных савецкіх працах): "Опросы общественного мнения показывают, что среди выдающихся деятелей России у Петра Великого нет соперников: он один привлекает более 50 процентов общественных симпатий... Это значит, что люди признают необходимость мирных реформ и ненужность революции. В любви к первому императору видно и сожаление об исчезнувшей империи... Здесь и восхищение людей сильной личностью, хозяином, ведшим народ вперед. А более всего здесь — преклонение перед безупречной государственной репутацией Петра Великого, который... жил только ради России, ради ее будущего"⁸⁴. Па колькасці прысвечаных прац буйных расійскіх даследчыкаў — М. Паўленкі⁸⁵, Я. Анісімава⁸⁶, Я. Вадарскага⁸⁷ і інш. — Пётр I трыгала ўваходзіць у тройку лідараў разам з Кацярынай II і Мікалаем II.

Кацярына II, якая, па словах А. Каменскага, у савецкай гісторыяграфіі была "ніявертая добра гла́са"⁸⁸, у постсавецкай аказалася настолькі папулярнай, што, па словах даследчыка П. Сцегнія, "трудно сыскать даже потаенный уголок великой жизни, куда бы не заглянул пытливым взором отечественный или зарубежный историк"⁸⁹. Прыхына гэтага, на думку П. Сцегнія, заключалася ў тым, што кацярынінская эпоха адыграла сістэмайтваральную ролю ў развіцці расійскага грамадства як ва ўнутранай, так і ў зневяднай палітыцы. Яшчэ на мяжы 1980-х—1990-х гг. з Кацярыны было знята абвінавачванне ў спекуляцыі асветніцкім ідэямі. Цяпер ніхто не "лакіруе" загады імператрыцы — да іх ставяцца цярпліва, улічваючы тое станоўчае, што яна, на думку сучасных навукойцаў, зрабіла для Расіі. Маштабныя псіхалагічныя і палітычныя партрэты Кацярыны II стварылі амаль усе сучасныя даследчыкі гісторыі XVIII ст.: А. Каменскі, П. Сцегній, Я. Анісімав⁹⁰, М. Паўленка⁹¹, В. Елісеева⁹².

Да 200-годдзя з дня смерці Кацярыны II быў апубліканы два навуковыя нарысы пад называй "Непоколебимая Катерина", аўтарам якіх з'яўляецца М. Рахматулін. Непахіснасць — адмысловая якасць імператрыцы, асобна адзначаная ў мемуарах аўстрыйскага фельдмаршала прынца дэ Ліня. Ён пісаў, што Кацярына вымаўляла слова "непоколебимая" "с расстановкой, целую четверть часа, и, чтоб удлинить его еще, говорила: "Итак, я отличаюсь непоколебимостью"⁹³. Ствараючы ў першую чаргу псіхалагічны партрэт імператрыцы, Рахматулін імкнуўся знайсці адказ на пытанне, наколькі аб'ектыўна ацэньва-ла сябе сама Кацярына. Даследчык адзначае, што ў

сферах кіравання, і асабліва зневяднай палітыкі, гэтая ацэнка была адэкватнай. Вельмі красамоўны фінальны абзац працы М. Рахматуліна, які можа служыць адлюстраваннем пэўных настроў постсавецкай эпохі: "Двести лет назад завершилось правление императрицы, еще при жизни по праву названной Великой. Благодаря ее разумной политике Россия прочно заняла место ведущей державы мира. С тех пор во главе страны сменилось более десятка самодержцев, вождей, генсеков, президентов. И что мы имеем сегодня?! Едва ли наши соотечественники отзовутся о своем времени так же восторженно, как это делали люди Екатерининской эпохи"⁹⁴.

Асобна трэба сказаць аб прымяненні падчас стварэння вобразу Кацярыны II падыходу псіхагісторы. Ніводная з расійскіх манаших асоб XVII—XVIII стст. не прыцягвала да сябе столькі ўвагі з псіхалагічнага пункту гледжання, колькі Кацярына II. Часткова гэта можна патлумачыць вялікай колькасцю дзённікаў, мемуараў, нататкаў, у тым ліку самай імператрыцы, створаных у эпоху Асветы, калі віталася ўвага да ўнутранага свету чалавека.

У сучаснай жа гісторыяграфічнай сітуацыі П. Сцегній звяртае асаблівую ўвагу на псіхалогію ўлады, асаблівасці фарміравання і прыніцця палітычных рашэнняў⁹⁵. В. Елісеева рэканструюе душэўнае жыццё імператрыцы, у максімальнай ступені дэманструуючы магчымасці псіхагісторыі. Вось, напрыклад, сюжэт з дзяцінства Кацярыны. Пасля жудаснай трохтыднёвой прастуды ў прынцэсы Фіке (так у дзіцячыя гады звалі Кацярыну, якая да праваслаўнага хрышчэння насіла імя Соф'я Аўгуста Фрэдэріка) скрывіўся хрыбет і стварылася ўпадзіна ў левым баку. Каб гэта выправіць, дзяўчынка павінна была на працягу некалькіх гадоў насіць гарсэт, у якім цяжка было нават нахіліць галаву. "И это у девочки, которая еще недавно не знала, куда девать энергию!.. Именно тогда будущая императрица приобрела необыкновенно прямую величественную осанку, о которой писали все современники, а главное — в столь раннем возрасте научилась сдерживать свои порывы и жить в постоянном принуждении к стесняющим волю правилам. Этот горестный навык очень пригодился Екатерине в будущем"⁹⁶.

Вялікую групу персаналій ствараюць манаҳі XIX ст. Ацэнкі гэтых асоб рознымі гісторыкамі ўжо не толькі не супадаюць — яны існуюць паралельна, прычым разыходжанні тым больш узмацняюцца, чым болей блізкая асоба манаҳа да 1917 г. Палярнасць ацэнак дасягае максімуму ў інтэрпрэтацыі гісторыі царавання апошняга Раманава на расійскім прастоле — Мікалая II, персаналія якога займае асобнае месца ў гісторыяграфіі.

Персаналіі цароў-рэфарматараў — **Аляксандра I** і **Аляксандра II** — можна аб'яднаць у адну группу не толькі па крытэрыі іх дзеянасці, але і паводле асноўнай праблемы, якая можа быць сфармульянная наступным чынам: асоба — улада — рэформы — грамадства. Аналіз лёсаў названых імператараў дазва-

ляе зразумець, да якой ступені асоба можа змяніць сістэму, у якой сама ж існуе.

У працах А.Сахараў на аснове псіхалагічнага аналізу створаны складаны і драматычны вобраз "паўночнага сфінкса" Аляксандра I. Яго "загадка" фарміруеца так: *"Как произошло, что он, ставший одним из самых ярких представителей самодержавной власти и абсолютизма на европейском континенте... превратился в рефлексирующего мистика, в сомневающегося грешника и одновременно в одного из правителей, исповедующего гуманинейшие идеалы своего времени?"*⁹⁷. Магутнайшы ёўрапейскі манарх на працягу ўсяго жыцця быў вымушаны перажываць маральныя пакуты з-за ўдзелу ў забойстве бацькі. А.Сахараў адзначае: *"Получив после убийства отца царство реальное, он потерял это царство в душе, которая не готова была нести столь тяжкий крест. И в этом заключается смысл жизненной драмы Александра"*⁹⁸. А яшчэ страх перад магчымым пераваротам, разуменне таго, што прывітыя ў юнацтве ідэі не ўдаецца ўвасобіць у жыццё, а тэорыі не супадаюць з рэальнымі абставінамі. Жыццё паказала цару, што асоба не можа беспакарана ламаць сістэму, да якой сама належыць, таму лепей гэтую сістэму захоўваць. Адсюль — кантрасты кіравання, "жажда и боязнь реформ"⁹⁹.

Аляксандр II (1855—1881 гг.), на думку даследчыцы яго кіравання Л.Захаравай, яскравай асобай не быў, і толькі сіла абставінаў прымусіла яго ўзрушыць дзяржаўную сістэму¹⁰⁰. Аляксандр валодаў "інстынктам прагрэсу", а адсутнасць фанатызму і жорсткіх рамак дазволілі яму правесці Вялікія рэформы¹⁰¹, ацэнка якіх неадназначная. Так, спецыяліст па гісторыі парэформеннай Рaciі Я.Талмачоў указвае на іх прагрэсіўнасць, але адзначае таксама палавіністасць і непаслядоўнасць¹⁰². Адначасова ва ўводзінах да біографіі Аляксандра II, створанай даследчыкам Рaciі другой паловы XIX ст. Л.Ляшэнкам, гаворыцца пра жыццёвы подзвіг цара-вызваліцеля¹⁰³. Акрамя таго Л.Ляшэнка паказаў, наколькі цяжкае для чалавека пастаяннае знаходжанне ў цэнтры ўсеагульнай увагі і валоданне абсолютнай уладай. Аляксандру II, будучы па натуре чалавекам новай, буржуазнай эпохі, як раз і стараўся зламаць адзіноту публічнай улады. Будучы вызваліцелем сялян, ён мусіў стаць вызваліцелем самага сябе, жадаючы ў прыватным жыцці быць праста чалавекам¹⁰⁴.

Такім чынам, калі савецкая гісторычнай наўку нязменна звяртала ўвагу на палавіністасць, вымушанасць, беспаспяховасць ці дэмагагічнасць любых рэформ, якія зыходзілі ад самадзяржаўнай улады, постсавецкая гісторыяграфія вітала рэфарматарства "зверху". Прынцыпова важным быў тэзіс аб tym, што немагчыма праводзіць радыкальныя рэформы, калі грамадства да іх не гатавае. І нават дастаткова паспяховая рэфарматарская дзейнасць не гарантует грамадскага прызнання, прыкладам чаго можа служыць трагічная гібелль імператара Аляксандра II.

У наступную групу прадстаўнікоў дынастыі Раманавых уваішлі кансерватары **Мікалай I** (1825—1855 гг.) і **Аляксандр III** (1881—1894 гг.). Іх дзейнасць ва ўмовах постсавецкага грамадства і адраджэння традыцыяналісткіх настроў набыла новыя трактоўкі. І калі царванне Мікалая I ацэнъваецца даволі спакойна, то асоба Аляксандра III і яго дзейнасць выклікала спрэчкі.

Чаму кіраванне **Мікалая I**, такое знешне бліскуче, скончылася так сумна, паспрабаваў вызначыць С.Міроненка. Ён адзначаў, што ва ўмовах, калі свет змяніўся, у Рaciі імкнулася толькі захаваць і ўмацаўаць "тое, што было"¹⁰⁵. Даследчыца мікалаеўскай эпохі Н.Кінгіна заўважае, што можна па-рознаму ставіцца да Мікалая I, але менавіта гэты імператар быў першым, хто зразумеў ёўрапейскае становішча Рaciі, і адзіным з яе правіцеляў, хто прадумана рыхтаваў нашчадка прастола да кіравання дзяржавай¹⁰⁶. На думку даследчыка Л.Выскачава, Мікалай праводзіў паслядоўную палітыку аблежавання прыгоннага права, яшчэ ў 1826 г. усвядоміўши неабходнасць яго адмены¹⁰⁷. Паводзіны імператара падчас паўстання дзекабрыстаў, калі ён увесе дзень быў на віду ў мяцежных войсках, пераконваючы іх разысціся, і сам потым здзіўляўся, як яго не забілі, зусім не харатаразызуць Мікалая як крыважэрнага дэспата ці баязліўца¹⁰⁸. А вось роля цара ў пакаранні дзекабрыстаў. Пасля падаўлення паўстання да суда быў прыняты 121 чалавек. Вінаватыя былі падзеленыя на 11 разрадаў. Аднесеныя да першага разраду (31 чалавек) былі прысуджаны да адсячэння галавы. Пяць чалавек (П.Пестэль, К.Рылеў, П.Кахоўскі, С.Мураўёў-Апостал, М.Бястужкаў-Румін) былі пастаўлены па-за разрадамі і прысуджаны да чвартавання. Даклад аб прысудзе быў пададзены Мікалаю I, які ўказам ад 10 ліпеня 1826 г. дараў жыццё асуджаным першага разраду, змякчыў усім астатнім ступень пакарання, а пастаўленых па-за разрадамі аддаў рашэнню Вярховага крымінальнага суда, які прысудзіў іх да павешання. Калі Мікалай I даведаўся аб гэтым, то заўважыў, што афіцэраў не вешаюць, але на гэтым ганебным пакаранні настаяў шэф жандараў А.Бенкендорф¹⁰⁹.

Па меры аналізу разглядаемай у артыкуле праўлемы ўзінкае заканамернае пытанне: ці не занадта ідэалізуюцца Раманавы, ці не ўпадаюць постсавецкія гісторыкі (падобна савецкім) у крайнасць, толькі змяніўши акцэнты? Нам падаецца, што прапанаваны матэрыял ўжо амаль даў адказ на гэтае пытанне. Адбываецца ўскладненне, праблематызацыя персаналій Раманавых, аднак казаць аб іх суцэльнай ідэалізацыі нельга. Тым не менш заўвагі аб tym, што "навейшыя прыхільнікі манархіі" прыпадабняюцца да савецкіх гісторыкаў, толькі мяняюць мінус на плюс¹¹⁰, небеспадстаўнія. Праўда, тычыцца гэта ў асноўным персаналіі двух апошніх самадзержцаў — Аляксандра III і Мікалая II.

Аляксандр III у працах постсавецкіх гісторыкаў, зразумела, не зрабіўся інтэлектуалам ці творчай асобай, аднак сімпатыі да гэтага цара ўзраслі. Праўда, шэраг спецыялістаў па гісторыі парэформеннай Ра-

сіі стрыманыя ў сваіх ацэнках. На думку В.Чарнухі, гэты "добропрыстойны абывацель і цудоўны сем'янін" нёс чужы для яго цяжар самадзержца, не валодаючы для гэтага адпаведнымі якасцямі, прычым сам гэта ўсведамляў. Удар рэвалюцыі мог бы быць змякчоны больш гнуткай і прагрэсійнай палітыкай¹¹¹, аднак гэтага не адбылося. Вера ў неабходнасць захавання самадзяржая дазвалаля Аляксандру III яшчэ ў пачатку свайго кіравання рабіць такія заяві: "Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?"¹¹². Перажыўшы два псіхалагічныя пераломы — смерць старэйшага брата і гібель бацькі, Аляксандар выбраў непахісны курс¹¹³.

Па меры ідэйнага размежавання ў постсавецкай навуковай супольнасці аляксандраўскія контррэформы сталі называцца "кансерватыўнай мадэрнізацыяй", калі ўлада звярнулася "к традиционным ценностям, и во внутриполитическом курсе получили распространение идеи... основанные на обновленной трактовке триады: православие, самодержавие, народность. Русский монархизм базировался на патриархальном традиционном каноне, на основе представлений и норм, сформированных на протяжении многовековой истории и, практически без изменений, существовавших столетия..."¹¹⁴.

Найбольшая апалаґетыка царавання Аляксандра III (падчас якога Расія набыла "спакой і ўпэўненасць") сустракаецца ў працах расійскага гісторыка манахічнага накірунку А.Боханава. Ён піша, што ніякіх "контррэформ" не было, цар проста паспрабаваў "націснуць на тармазы", а такія людзі, як К.Пабеданосца і граф Д.Талстой, былі патрэбныя Расіі. "Сакральная природа монархии четко очерчивала возможности политического маневра системы... Русский царь — понятие религиозное... Религиозный же авторитет не подлежит реформированию"¹¹⁵. Кнігі А.Боханава востра палемічны і накіраваны супраць ліберальнай ідэалогіі — як у мінулым, так і ў сучаснасці. Камусьці гэта можа не падабацца, але наяўнасць працэрознага накірунку — аб'ектыўная з'ява сучаснай гісторыяграфіі.

Асабліва гэта тычыцца асобы апошняга расійскага імператара **Мікалая II** (1894—1917 гг.), вакол якой разгортаўца не толькі гісторычныя, але і палітычныя баталіі. Гісторыяграфія, прысвечаная Мікалаю II, прадстаўлена велізарнай колькасцю работ, якія самі сталі аб'ектам даследавання¹¹⁶. Мікалай II можа разглядацца як унікальная асoba, улічваючы як спрэчкі адносна ацэнкі яго дзеянасці, так і яго кананізацыю.

Адзначым толькі асноўныя моманты ў рэканструкцыі образу апошняга Раманава расійскай постсавецкай гісторычнай навукай. Логіка ўсіх прац, прысвечаных Мікалаю II, прыводзіць да цяпер ужо "вечных" пытанняў расійскай (а шырэй — і ўсёй постсавецкай) гісторыяграфіі: чаму адбыліся падзеі 1917 года? чым яны былі для Расіі? ці маглі быць іншыя варыянты развіцця падзеі?

Прадстаўнікі старэйшага пакалення расійскіх гісторыкаў, вядомыя даследчыкамі сацыяльна-палітычнай гісторыі Расіі канца XIX — пачатку XX ст. Б.Ананыч

і Р.Ганелін узважана ставяцца да Мікалая II, неробячы адназначных ацэнак, што нельга не прызнаць правільнym¹¹⁷. Калі весці размову пра псіхалагізм у імкненні зразумець Мікалая II, то, дарэчы, яшчэ Р.Ганелін зрабіў спробу прадставіць псіхалагічную драму расставання з манахічнай уладай чалавека, выхаванага ў разуменні сакральнасці дадзенай Богам улады¹¹⁸.

Танаильнасць прац аб Мікалаю II вагаеца ад стрыманы-крытычнай (Я.Радцыг¹¹⁹, В.Малышава¹²⁰) да апалаґетычнай (А.Боханаў). Пры гэтым А.Боханай не толькі стварае ўласную версію "праўды цара", робячы псіхалагічны аналіз асобы Мікалая II¹²¹, але і прапаноўвае сваё бачанне крызісу і падзення расійскай манахіі¹²². Ступень псіхалагізму, жадання спасцігнуць унутраны свет апошняга расійскага імператара і "ўжыцца" ў яго пачуцці ў працах А.Боханава вышэйшая, чым у яго калег. Тым не менш неабходна улічваць прыхільнасць аўтара да манахічных ідэй. Што ж тычыцца іншых даследаванняў, то адной з найбольш удалых прац, якая спалучае разважлівы падыход і псіхалагізм у стварэнні партрэта Мікалая II, з'яўляеца біяграфія імператара, створаная вядомым даследчыкам палітычнай і рэлігійнай гісторыі С.Фірсовым¹²³.

Такім чынам, стварэнне псіхалагічных і палітычных партрэтаў манахай дынастыі Раманавых у постсавецкай гісторыяграфіі адбывалася і адбываецца пад уплывам шэрагу фактараў. Сярод іх можна адзначыць наяўны ідэйны, палітычны і псіхалагічны стан грамадства, метадалагічны і прадметныя змены ў гісторычнай навуцы, павелічэнне колькасці крыніц і канцептуальную разнастайнасць даследаванняў, уплыў замежнай гісторыяграфіі і пераасэнсаванне гісторыяграфічнай спадчыны.

Адлюстраванне ў пасляваенны савецкай, а потым постсавецкай гісторыяграфії кіруючых асоб дынастыі Раманавых мела сваю спецыфіку і адбывалася ў кантэксле агульнага развіцця расійскай гісторычнай навукі. Можна сцвярджаць, што расійскім даследчыкамі быў пройдзены шлях паміж двума палярнымі пунктамі — ад класавага падыходу з мінімальным псіхалагічным складнікам да максімальнага псіхалагізму з мінімізацыяй сацыяльных харкторыстык кіруючых Раманавых. Патрэбна, аднак, зауважыць, што, нягледзячы на выключэнне з ужывання паняцця "класавы падыход", цалкам правамерным застаўся абавязковы ўлік уплыву на дзеянасць манахай інтарэсаў розных сацыяльных груп.

Персанальныя асаблівасці манахай дынастыі Раманавых у мінімальнай ступені ўлічваліся і ў савецкай гісторыяграфіі. Аднак гэта мела выключна падпарадкованае, другаснае значэнне, а дамінуючым было стаўленне да манахіі і, адпаведна, яе прадстаўнікоў, як да класава варожай сілы. У сувязі з метадалагічнымі, ідэйнымі і прадметнымі зменамі апошніх дзесяцігоддзяў класавыя ацэнкі змяніліся падыходамі псіхагісторыі. Адлюстраванне персаналій манахай дынастыі Раманавых стала больш поўным, рознаба-

ковым, праблемным. Разам з тым захавалася пэўнай стабільная факталаґічна аснова, якая можа быць да-поўнена. Калі гэта разглядаць як рысы аб'ектыўнасці і навуковай абгрунтаванасці, то можна сцвярджаць, што намаганнямі сучаснай гістарычнай науکі стварыўся больш аб'ектыўны, у парадунні з мінульм, "ка-лектыўны партрэт Раманавых". Аднак, зразумела, ён не з'яўляецца самым поўным і аб'ектыўным, і спадзявацца на такое было б наўна. Новыя аспекты да-следаванняў, розныя меркаванні спецыялістаў будуць увесць час карэктаваць наяўную карціну. У роўнай ступені не варта спадзявацца і на тое, што калісьці будзе дадзены адназначны адказ на "вечныя пытанні" постсавецкай гістарыяграфіі. Можна адказваць на іх традыцыйна — пералічыць палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя праблемы дарэвалюцыйнай Расіі, можна спасылацца на варожыя сілы за межамі ўнутры краіны, можна, як А.Боханаў, шукаць прычыну ў ма-ральнай эрозіі грамадства і крушэнні манахізму як ідэі, які не змог бы прадухіліць ніводны правіцель¹²⁴. Трывала сцвярджаць можна толькі наступнае: грамадства шукала і шукае ў сваёй гістарычнай памяці і свядомасці адказы на запыты і выклікі сённяшняга дня. Гэтыя адказы заканамерна карэктуюцца ў часе, па меры метадалагічных змен у гістарычнай науцы, якія, у сваю чаргу, спараджае развіццё грамадства ва ўсёй яго разнастайнасці. Асэнсаваць жа гэтыя бя-сконцы працэс — задача гістарыёграфаў.

¹ Мавродин В.В. Пётр I. М., 1949. С. 161—162.

² Там жа. С. 162—163.

³ Там жа. С. 163.

⁴ Очерки истории СССР. Период феодализма. Рос-сия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I / Под ред. д-ра ист. наук Б.Б.Кафенгауза, канд. ист. наук Н.И.Павленко. М., 1954. С. 18.

⁵ Там жа. С. 769.

⁶ Там жа. С. 773—774.

⁷ Павленко Н.И. Петр I (к изучению социально-полити-ческих взглядов) // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 40—102.

⁸ Там жа. С. 40—41.

⁹ Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975.

¹⁰ Павленко Н.И. Петр I. Изд. 6-е. М., 2005. С. 5—6.

¹¹ Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60-х — 70-х гг. XIX века: Лекции по спецкурсу. Гор'кий, 1974. С. 11—13.

¹² Зайончковский П.А. Александр III и его ближайшее окружение // Вопросы истории. 1966, № 8. С. 130—135.

¹³ Зайончковский П.А. Российское самодержавие в кон-це XIX столетия (политическая реакция 80-х — начала 90-х годов). М., 1970. С. 37—41.

¹⁴ Захарова Л.Г. Кризис самодержавия накануне рево-люции 1905 г. // Вопросы истории. 1972, № 8. С. 119—140.

¹⁵ Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха. Книга для учителей. М., 1975.

¹⁶ Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха // Рос-сийское самодержавие. М., 2006. С. 285.

¹⁷ Там жа. С. 287.

¹⁸ Там жа. С. 309—310.

¹⁹ Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1989. С. 70—93.

²⁰ Там жа. С. 3.

²¹ Там жа. С. 14—15.

²² Чубарьян А.О. Опыт мировой истории и идеология обновления // Всеобщая история: дискуссии, новые под-ходы. Вып. I. М., 1989. С. 7—12.

²³ Павленко Н.И. Историческая наука в прошлом и на-стоящем // История СССР. 1991, № 4. С. 92—93.

²⁴ Буганов В.И. Пётр Великий и его время. М., 1989.

²⁵ Там жа. С. 185—186.

²⁶ Там жа. С. 149.

²⁷ Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра М., 1986.

²⁸ Там жа. С. 5.

²⁹ Там жа. С. 7—8.

³⁰ Сорокин Ю.А. Российский император Павел I: авто-реф. ... дис. канд. ист. наук. Томск, 1989.

³¹ Там жа. С. 12.

³² Там жа. С. 3.

³³ Там жа. С. 16—17.

³⁴ Каменский А.Б. Екатерина II // Вопросы истории. 1989, № 3. С. 62—88.

³⁵ Сорокин Ю.А. Павел I // Вопросы истории. 1989, № 11. С. 46—64.

³⁶ Фёдоров В.А. Александр I // Вопросы истории. 1990, № 1. С. 50—72.

³⁷ Мыльников А.С. Петр III // Вопросы истории. 1991, № 4/5. С. 43—57.

³⁸ Каменский А.Б. Екатерина II // Вопросы истории. 1989, № 3. С. 43.

³⁹ Там жа. С. 63—67.

⁴⁰ Там жа. С. 73.

⁴¹ Там жа. С. 70—73.

⁴² Там жа. С. 82.

⁴³ Мыльников А.С. Пётр III // Вопросы истории. 1991, № 4/5. С. 43.

⁴⁴ Там жа. С. 56.

⁴⁵ Там жа. С. 47.

⁴⁶ Там жа. С. 54—57.

⁴⁷ Сорокин Ю.А. Павел I // Вопросы истории. 1989, № 11. С. 46—64.

⁴⁸ Гусев И.В. Монархическое направление русской со-циально-политической мысли XIX — XX веков: автореф. ... дис. канд. филос. наук. Тверь, 2005.

⁴⁹ Захарова Т.И. Сакрализация власти как фактор трансформации современной России: автореф. ... дис. канд. политолог. наук. Саратов, 2009.

⁵⁰ Асонов Н.В. Политические доктрины российского са-модержавия: генезис, эволюция и современный дискурс: автореф. ... дис. докт. полит. наук. М., 2009.

⁵¹ Гусев И.В. Монархическое направление русской со-циально-политической мысли XIX — XX веков. С. 17.

⁵² Европейские монархии в прошлом и настоящем. XVIII—XX века. СПб. — М., 2001.

⁵³ Шаргунов А. Последний русский император и пер-спективы восстановления православной монархии в Рос-сии // Европейские монархии в прошлом и настоящем. XVIII—XX века. С. 216.

⁵⁴ Там жа. С. 72—74.

⁵⁵ Демидова Н.Ф. Пролог: Сценарий, по которому Пётр I преобразовал Россию, был написан его братом царем Фё-дором Алексеевичем // Родина. 1993, № 1. С. 129.

⁵⁶ Каменский А.Б. Иван VI Антонович // Вопросы исто-рии. 1994, № 11. С. 50—62.

⁵⁷ Морозова Л.Е. Михаил Федорович // Вопросы исто-рии. 1992, № 1. С. 32—33.

⁵⁸ Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на российском престоле. Изд. 2-е. М.,

2007. С. 18—20.
- ⁵⁹ Скрынников Р.Г. Михаил Романов. М., 2005.
- ⁶⁰ Козляков В.Н. Михаил Фёдорович. Изд. 2-е. М., 2010. С. 324.
- ⁶¹ Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович // Вопросы истории. 1992, № 4/5. С. 86.
- ⁶² Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на российском престоле. С. 334.
- ⁶³ Андреев И.Л. Алексей Михайлович. Изд. 2-е. М., 2006. С. 5—6.
- ⁶⁴ Буганов В.И. Екатерина I // Вопросы истории. 1994, № 11. С. 48.
- ⁶⁵ Павленко Н.И. Екатерина I. М., 2004. С. 6.
- ⁶⁶ Анисимов Е.В. Пётр II // Вопросы истории. 1994, № 8. С. 62.
- ⁶⁷ Павленко Н.И. Пётр II. М., 2006. С. 9.
- ⁶⁸ Наумов В.П. Елизавета Петровна // Вопросы истории. 1993, № 5. С. 70.
- ⁶⁹ Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. Изд. 4-е. М., 2005. С. 414—415.
- ⁷⁰ Писаренко К.А. Императрица Елизавета Петровна (мифы и реальность) // Вопросы истории. 2012, № 6. С. 152—165.
- ⁷¹ Мыльников А.С. Пётр III. Повествование в документах и версиях. М., 2002. С. 25.
- ⁷² Там же. С. 353—364.
- ⁷³ Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 76.
- ⁷⁴ Томсинов В.А. Император Павел I, реформатор и законодатель (к 200-летию со дня гибели). Статья пятая // Законодательство. 2001. № 7. С. 85.
- ⁷⁵ Томсинов В.А. Император Павел I, реформатор и законодатель (к 200-летию со дня гибели). Статья первая. № 3. С. 88.
- ⁷⁶ Анисимов Е.В. Анна Иоанновна // Вопросы истории. 1993, № 4. С. 20—23.
- ⁷⁷ Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М., 2004. С. 355.
- ⁷⁸ Анисимов Е.В. Анна Иоанновна // Вопросы истории. 1993, № 4. С. 25—27.
- ⁷⁹ Курукин И.В. Фаворит на десять лет. Незлобивое слово о герцоге Эрнесте Иоганне Бироне // Родина. 2000, № 9. С. 37.
- ⁸⁰ Павленко Н.И. Анна Иоанновна. Немцы при дворе. М., 2002. С. 369.
- ⁸¹ Курукин И.В. Эпоха "дворских бурь": очерки политической истории послепетровской России (1725—1762). Рязань, 2003.
- ⁸² Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996.
- ⁸³ Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России (опыт целостного анализа). М., 1999.
- ⁸⁴ Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 164.
- ⁸⁵ Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994.
- ⁸⁶ Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997.
- ⁸⁷ Водарский Я.Е. Петр I // Вопросы истории. 1993. № 6. С. 59—78.
- ⁸⁸ Каменский А.Б. "Под сению Екатерины". Вторая половина XVIII века. СПб., 1992. С. 12.
- ⁸⁹ Стегний П.В. Хроники времен Екатерины II. М., 2001. С. 3.
- ⁹⁰ Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 261—401.
- ⁹¹ Павленко Н.И. Екатерина Великая. Изд. 6-е. М., 2006. С. 18—20.
- ⁹² Елисеева О.И. Екатерина Великая. М., 2010.
- ⁹³ Рахматуллин М.А. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. 1996, № 6. С. 19.
- ⁹⁴ Там же. 1997, № 1. С. 25.
- ⁹⁵ Стегний П.В. Хроники времен Екатерины II. С. 6.
- ⁹⁶ Елисеева О.И. Екатерина Великая. М., 2010. С. 10—11.
- ⁹⁷ Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. С. 3—4.
- ⁹⁸ Сахаров А.Н. Александр I. К истории жизни и смерти. // Российские самодержцы (1801—1917) / Отв. ред. А.П. Корелин. Изд. 2-е. М., 1994. С. 54.
- ⁹⁹ Сахаров А.Н. Александр I: жажда и боязнь реформ // Вестник Российской академии наук. 1994, № 10. Т. 64. С. 938—943.
- ¹⁰⁰ Захарова Л.Г. Александр II // Вопросы истории. 1992, № 6/7. С. 63.
- ¹⁰¹ Захарова Л.Г. Александр II: человек на троне (к 150-летию воцарения) // Александр II и отмена крепостного права в России. М., 2011. С. 685.
- ¹⁰² Толмачев Е.П. Александр II и его время: автореф. ... дис. д-ра ист. наук. М., 1998. С. 31.
- ¹⁰³ Левандовский А. Предисловие // Ляшенко Л.М. Александр II, или история трех одиночеств. Изд. 3-е, испр. М., 2010. С. 18.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 328.
- ¹⁰⁵ Мироненко С.В. Николай II // Российские самодержцы (1801—1917) / Отв. ред. А.П. Корелин. Изд. 2-е. М., 1994. С. 154.
- ¹⁰⁶ Киняпина Н.С. Николай I: личность и политика // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2000, № 6. С. 8—10.
- ¹⁰⁷ Выскочков Л.В. Николай I. Изд. 2-е. М., 2006. С. 206.
- ¹⁰⁸ Капустина Т.А. Николай I // Вопросы истории. 1993, № 11/12. С. 33—34.
- ¹⁰⁹ Там же. С. 34.
- ¹¹⁰ Литvak Б.Г. Парадоксы российской историографии на переломе эпох. СПб., 2002. С. 15.
- ¹¹¹ Чернуха В.Г. Александр III // Вопросы истории. 1992, № 11/12. С. 46—47.
- ¹¹² Там же. С. 62.
- ¹¹³ Толмачев Е.П. Александр III и его время. М., 2007. С. 4.
- ¹¹⁴ Гриценко Н.Ф. Консервативная стабилизация в России в 1881—1894 годах: Политические и духовные аспекты внутренней политики. М., 2000. С. 6.
- ¹¹⁵ Там же. С. 470.
- ¹¹⁶ Горбунова Ю.В. Император Николай II как государственный деятель в отечественной историографии (конец XIX — начало XXI вв.): автореф... дис. канд. ист. наук. Томск, 2004; Соколов Н.П. Николай II в отечественной литературе эпохи "перестройки" // Россия в Новое время: выбор пути исторического развития: М-лы межвуз. науч. конф. 22—23 апреля 1994 г. М., 1994. С. 12—15.
- ¹¹⁷ Ананьев Б.В., Ганелин Р.Ш. Николай II // Вопросы истории. 1993, № 2. С. 58—76.
- ¹¹⁸ Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 3—4.
- ¹¹⁹ Радциг Е.С. Николай II в воспоминаниях приближенных // Новая и новейшая история. 1999, № 2. С. 134—146.
- ¹²⁰ Малышева О.Г. Думская монархия: рождение, становление, крах. Ч. 1. Власть и зарождение Государственной думы. М., 2001.
- ¹²¹ Боханов А.Н. Император Николай II. Изд. 3-е. изд. М., 2004.
- ¹²² Боханов А.Н. Сумерки монархии. М., 1993.
- ¹²³ Фирсов С.Л. Николай II: Пленник самодержавия. М., 2010.
- ¹²⁴ Боханов А.Н. Сумерки монархии. С. 431—440.